

## Захад і Усход - сустрэча ў Маскве

Бег Сусветнай Гармоніі (World Harmony Run) - гэта самая працяглая ў свеце эстафета, у якой перадаецца факел, як сімвал памкнення чалавецтва да больш гарманічнага і шчаслівага жыцця. У гэтым годзе яна пройдзе на пяці кантынентах. Агульная даўжыня маршрутаў каля ста тысяч кіламетраў. Упершыню прабег адбыўся ў 1987 годзе і з таго часу амаль штогод праходзіць у Амерыцы, Еўропе, Азіі, Аўстраліі і Афрыцы. Па ўмовах эстафеты любы чалавек можа далучыцца да бегуноў ў любым месцы маршруту. Да цяперашняга моманту мільёны людзей сталі сведкамі і ўдзельнікамі гэтай знамянальнай падзеі, перадаючы факел з рук у рукі, ад горада да горада, ад краіны да краіны.

У пачатку 2010 года прайшла унікальная цырымонія пачалася з унікальнай цырымоніі запальвання факела эстафеты World Harmony Run ад палаючай лавы вулкана. Міжнародная каманда з 25 краін свету, у тым ліку з Беларусі, Расіі і Украіны адправілася на схіл вулкана Пакайя недалёка ад горада Гватэмала (Гватэмала), каб запаліць факел эстафеты.

Традыцыйна агульны старт прабегу **Бег Сусветнай Гармоніі** даецца каля штаб-кватэры ААН у Нью-Йорку. Падчас гэтай цырымоніі ад агульнага агню запальваюць факелы пяці кантынентаў. Далей старты эстафеты даюцца на ўсіх кантынентах. **26 лютага ў Дубліне** (Ірландыя) адправілася ў шлях па дарогах 49 еўрапейскіх краін **еўрапейская частка прабегу**. **24 красавіка ў Японіі, у Хірасіме стартвала азіяцкая галіна** факельнай эстафеты, шлях якой ляжыць праз Паўднёвую Карэю, Кітай, Манголію, Казахстан, Кіргізію, Узбекістан, Таджыкістан, Туркменістан, Закаўказзе, Каўказ і Расію. **У Беларусь эстафета прыбудзе 16 верасня з Літвы** і прабегшы па тэрыторыі нашай краіны 840 км адправіцца ў Расію 22 верасня. Урачысты **фініш адбудзецца 27 верасня ў Маскве**, куды адначасова прыбудуць удзельнікі і еўрапейскай і азіяцкай галін эстафеты. Так будзе ўстаноўлена ўнікальная сувязь паміж Усходам і Захадам працягласцю 47 000 км!

Бег Сусветнай Гармоніі ў розны час падтрымалі: Міхаіл Гарбачоў, Маці Тэрэза, прынцэса Дыяна, Нэльсан Мандэла, Далай Лама, Каралева Англіі Лізавета, Пол Макартні, Барыс Грэбеншчыкоў, Вячаслаў Фяцісаў, Ірына Радніна, Таццяна Лебедзева, Мікалай Валугеў, Анатоль Карпаў і многія іншыя. У 1996 годзе касманаўт Генадзь Стракалаў ўзяў Факел гармоніі ў космас і на арбітальнай станцыі «Мір» перадаў яго амерыканскім астранаўтам. У 2008 годзе Факел бегу Гармоніі пабываў на Паўночным полюсе.

У 2010 годзе «Бег Сусветнай Гармоніі» бярэ на сябе ганаровую місію падтрымкі ідэі правядзення **Міжнароднага года па збліжэнню культур, які праводзіцца па ініцыятыве ЮНЕСКА і ААН**. Прафесар Дэвідсан Херберн, старшыня 35-й Генеральнай Сесіі ЮНЕСКА адзначыў: «Бег Сусветнай Гармоніі дае магчымасць усім яго ўдзельнікам пашырыць свае ўяўленні аб свеце і атрымаць практычны вопыт ўзаемадзеяння з іншымі культурамі».

На ўсіх маршрутах эстафеты тысячы дзяцей прымуць удзел у мерапрыемствах, калі каманды бегуноў прыбудуць у школы, лагеры адпачынку і спартыўныя лагеры, паколькі мэта эстафеты - дзяліцца сваімі надзеямі і марамі пра больш гарманічны свет.

Эстафета праходзіць пры падтрымцы простых людзей, грамадскіх арганізацый і ўрадаў розных краін. У нашай краіне гэта - Адміністрацыя прэзідэнта, Міністэрства спорту і турызму РБ, клубы аматараў бегу і мноства добразычлівых людзей, якія сустракаюцца бегунам на працягу ўсяго маршрута.

[http://www.youtube.com/watch?v=7IJTqq6KqcY&feature=player\\_embedded](http://www.youtube.com/watch?v=7IJTqq6KqcY&feature=player_embedded)

[www.worldharmonyrun.org/belarus](http://www.worldharmonyrun.org/belarus)